

Призвук стálý

Číslo	Osoba	na kmeni		na koncovce	
		I. čas.	II. čas.	I. čas.	II. čas.
jednotné	1.	я дéлаю	брóшу	несу́	говору́ю
	2.	ты дéлаешь	брóсишь	несёшь	говори́шь
	3.	он дéлагет	брóсит	несёт	говори́т
мно́жné	1.	мы дéлаем	брóсим	несём	говори́м
	2.	вы дéлагете	брóсите	несёте	говори́те
	3.	они́ дéлают	брóсят	несу́т	говори́ят

Призвук по́хвблйвý

Číslo	Osoba	I. čas.		II. čas.	
		jednotné		мно́жné	
jednotné	1.	пишу́	вожу́		
	2.	пи́нешь	во́змишь		
	3.	пи́шет	во́змит		
мно́жné	1.	пи́шем	во́зим		
	2.	пи́шите	во́зните		
	3.	пи́шут	во́зят		

Slovesa se změnou kmenové souhlásky mají většinou přízvuk pohyblivý. Předpona **вы-** u sloves dokonavých je vždy přízvučná (вы́везти, вы́везу, вы́везешь). Správný přízvuk je třeba ověřit podle slovníku.

Minulý čas se tvoří od infinitivního kmeně příponou **-л** a koncovkami **-а** (ž. r.), **-о** (stř. r.), **-и** (mn. čísla pro všechny rody); slovesa na **-ти** (нести́) a **-чь** (мочь) nemají v m. r. příponu **-л**:

Infinitiv	Muž. r.	Žen. r.	Stř. r.	Množné číslo
дéла-ть	дéлал	дéлала	дéлало	дéлали
нес-ти́	нёс	несла́	несло́	несли́
мо-чь	мог	могла́	могло́	могли́

POZNÁMKY:

1. Tvaru minulého času musí mít při sobě podmět: он дéлал, отéц писáл, мы сидéли, они́ читáли, все работáли.
2. Slovesa **вести́, местй́** mají minulý čas věл (-á, -ó, -й), мёл (-á, -ó, -й).
3. Slovesa neprодуктивního typu na **-нуть**, která označují změnu stavu, mají minulý čas bez **-ну-**:
мёрзнуть – мёрз, -ла, -ло, -ли;
сóхнуть – сох, -ла, -ло, -ли;
поги́бнуть – погиб, -ла, -ло, -ли;
исчéзнуть – исчéз, -ла, -ло, -ли.
4. Slovesa na **-ерéть** tvoří minulý čas takto:
умерéть – умер, -лá, -ло, -ли;
заперéть – záпер, -лá, -ло, -ли;
стерéть – стёр, -ла, -ло, -ли.
5. Sloveso **растй́** (вырасти) má minulý čas рос, -лá, -лó, -ли; sloveso **ошибй́ться**: ошибся, -лась, -лось, -лись; sloveso **сестй́**: сел, -ла, -ло, -ли; **упáсть**: упáл, -а, -о, -и; **естй́**: ел, ёл, ёли; **лечй́**: лёл, лелá, лелó, лели́.
6. Při vykání je sloveso v množném čísle: Kde jste byl (byla)? Где вы бýли?

Різнук стайў

Різнук рохувалў

на кмені	на конці	в 1. г. на консове, інак на кмені	в 2. г. на консове, інак на рэдроне
дэлаў	нэс	собраў	приняў
дэлага	несла	собраў	приняў
дэлаго	несло	собраў	приняў
дэлаў	неслі	собраў	приняў

К гурў нэс раўі словеса s інфінівам на -**ти** а -**чы**: К гурў **собраў** раўі парэ: Быў, браў, взыў, гнаў, жыл, лил, пил, спал. К гурў **приняў** се раўі парэ: при-быў, придал, продал, роўдал, соўдал, поныў, начыў.

Вудовуі час

Od sloves nedokonavých se budoucí čas tvoří spojením tvaru slovesa **быть** s infinitivem.

1.	я буду писаць
2.	ты будеш писаць
3.	он (она, оно) будет писаць
1.	мы будем писаць
2.	вы будете писаць
3.	они будут писаць

Tvaru sloves dokonavých mají vyznam budoucího času: напишў, -нешь..., по-ставлю, -вишь...

Родміноуасі зрўсоб се твоўі z тварў мінулено часу а немённые частице **бы**:

1.	я бы сидёл(а)
2.	ты бы сидёл(а)
3.	он бы сидёл, она бы сидела, оно бы сидело
1.	мы бы сидели
2.	вы бы сидели
3.	они бы сидели

Ve vedlejší větě následuje бы hned po spojce: Если бы вы хотели,...

Розказовасі зрўсоб

Tvaru pro 2. os. jednotného a množného čísla se tvoří v ruštině takto:

Закоп-чені	U sloves zakončených v kmeni (před koncovkou přít. času):	Рікладу
-й (те)	самолёткой	делано – делай(те)
-ь (те)	судьяской, je-li přízvuk v 1. os. jedn. čísla na kmeni	мажы – мажь(те) вёрю – вёрь(те) отвечу – ответь(те)
-и (те)	а) судьяской, je-li přízvuk v 1. os. na koncí б) скверной судьясек	иди – иди(те) купи – купи(те) помни – помни(те)

РОЗНАМКУ:

1. Slovesa II. časování, u nichž dochází v 1. os. jedn. čísla ke změně kmenové souhlásky, tvoří rozkazovací způsob se stejnou souhláskou jako v infinitivu: бросить – брось, брось(те), носить – носи – носи(те).